

У фондах Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі

У фондах Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя В. І. Леніна ёсьць многа розных дакументычніцкіх выданияў большэвіцкіх газет. Ёсьць першыя выданні твораў асновапаложнікаў марксізма—К. Маркса і Ф. Энгельса.

Захоўваецца, напрыклад, першы нумар «Німецка-французскіх леташісаў» пад рэдакцыяй К. Маркса і А. Ругэ, які вышаў у 1844 годзе ў Парыжы. У ім змешчаны працы К. Маркса «Уводзіны да крытыкі філософіі права Гегеля» і «Да яўрэйскага пытання», а таксама артыкулы Ф. Энгельса «Становіща Англіі» і «Нарысы да крытыкі палітычнай эканоміі». Ёсьць першас выданне «Капітала» К. Маркса, якое вышла ў Гамбургу ў выдавецтве Ото Мейснера.

З выданнем «Капітала» імя К. Маркса становіща шырока вядомым у Расіі. Вялікую работу па пашырэнню марксізма ў Расіі правяла ильханаўская група «Вызваленне працы». Нягледзячы на забарону царскага ўрада, услед за першым томам «Капітала» па рускай мове вышлі: у 1885 г.—другі том, тыражом 3.000 экземпляраў, а ў 1896 г.—трэці том. Экземпляры гэтых выданияў таксама захоўваюцца ў бібліятэцы.

У нас ёсьць таксама першае выданне кнігі Ф. Энгельса «Паходжанне сям'і, прыватнай уласнасці і дзяржавы», якая вышла ў Маскве і Пецербургу ў 1894 і 1895 гг. Вялікую цікавасць прадстаўляюць рэдкія выданні «Маніфеста комуністычнай партыі» на рускай, німецкай, англійскай і французскай мовах. З іншых твораў К. Маркса, якія захоўваюцца ў Дзяржаўнай бібліятэцы, трэба адзначыць першыя выданні «Да крытыкі палітычнай эканоміі»—1859 г., «Пан Фогт»—1860 г., «Сакратная дышламатыя»—1899 г., а таксама першыя выданні кніг Энгельса: «Анты-Дзюрынг» 1877 г., «Развіццё соцыялізма ад утопіі да науки» 1883 г., «Людвіг Фейербах» 1888 г., «Паходжанне сям'і, прыватнай уласнасці і дзяржавы» 1884 г.. На адным з гэтых экземпляраў ёсьць уласнаручны аўтограф Ф. Энгельса: «Дарагому сябру П. Лаўрову. Ф. Энгельс».

У 90-х гадах мінулага стагоддзя атрымліваюць шырокое распаўсяджение ў Расіі працы В. І. Леніна і І. В. Сталіна. У фондах бібліятэкі ёсьць першыя легальныя выданні Леніна, які пісаў тады пад псевданімам В. Ільін. Сярод іх—«Развіццё капіталізма ў Расіі» (Пецербург, 1899 г.), «Эканамічныя артыкулы і эпіды» таго-ж выдання.

Пасля звароту з сібірскай ссылкі ў 1900 годзе В. І. Ленін наладжвае за граніцай выданне першай агульнарускай марксісткай газеты—«Іскра». У бібліятэцы захоўваецца поўны камплект ленінскай «Іскры». Акрамя таго, ёсьць дадатак да «Іскры» ў выглядзе карыкатур на злоўбу дня. У дадатку да восьмага нумара пад загалоўкам «У пагоні за мільёнамі» востра і трапна высмеиваецца паездка Нікалая II у Францыю за чарговай пазыкай. Нікалай II паказан сядзячым у караце, якія едзяць на чалавечых цялах, а вакол жандармы збіваюць народ нагайкамі і шаблямі.

На старонках «Іскры» знайшли таксама адлюстраванне рэвалюцыйнага руха і баракьба працоўных у Беларусі. Так, у шостым нумары паведамлялася аб сялянскіх бунтах з прычыны малазямелья, якія ахапілі 32 вёскі Ашмянскага павета. На падаўленне бунта было пасланы 2 батальёны пяхоты. У сёмым нумары «Іскры» паведамлялася, што ў выніку сутычкі войск з сялянамі ў Ашмянскім павете арыштавана 50 «зачынічыкаў», з якіх 20 былі высланы ва Усходнюю Сібір.

«Іскра» паведамляла таксама аб стачках рабочых махорачнай фабрыкі і гарбароў Віцебска, пераплётчыкаў Гродна, рабочых фанернай фабрыкі ў Шинске, прыказчыкаў у Гомелі, сталяроў у Мінску. У 9 нумары газеты быў апублікаван вялікі артыкул пад загалоўкам «Шалітычная распуста і «эканамічная» бязглудасць», накіраваны супраць зубатаўскіх арганізацый, якія звілі сабе гнізду ў Мінску. Дзякуючы «Іскре» тэтая паліцэйска-шпіёнская агенцтура ў рабочым руху была поўнасцю выкрыта. У 24 нумары газеты ў артыкуле пад загалоўкам «З губернатарскіх пораваў. «Клін» у Магілёў ездз!» дадзена змінчальная харкторыстыка царскага сатрапа, магілёўскага губернатара Клінгенберга—«нягодніка, п'янцы і распушніка», які праславіўся сваімі зверствамі ў іншых губерніях.

Харкторыстыка Клінгенберга поўнасцю падцвердзілася. У час яго «гаспадарання» ў Магілёўскай губерні былі трох пагромы, сотні сялян былі збіты і сасланы ў Сібір у часе падаўлення рэвалюцыі 1905 года.

Пасля падаўлення ў свет 51 нумара В. І. Ленін вышаў з рэдакцыі газеты «Іскра» ў знак пратэсту супраць захону яе меншавікамі. Большэвікі пекаторы перыяд не мелі свайго органа. К гэтаму часу адносяцца рад выданні В. І. Леніна, якія вышлі ў «Свободной печати» ў Жэневе і з'яўляюцца цяпер бібліографічнай рэдкасцю. У бібліятэцы ёсьць рад брашур: «Аб прычынах выхаду з рэдакцыі «Іскры»—1903 г., «Земская кампанія і план «Іскры»—1904 г., «Да вісковай бедноты»—1903 г. і інш.

У бібліятэцы імя В. І. Леніна ёсьць таксама творы Леніна, упершыню апублікаваныя ў выданні «Свободной печати»: «Што рабіць?»—1902 г. у Штутгарце, «Крок уперад, два крокі назад»—1904 г., «Дзве тактыкі соцыял-дэмакраты ў дэмакратычнай рэвалюцыі»—1905 г. у Жэневе.

22 снежня 1904 г. вышаў першы нумар большэвіцкай газеты «Вперед» пад рэдакцыяй В. І. Леніна. З 22 снежня 1904 г. па 5 мая 1905 г. вышла 18 нумароў гэтай газеты. Падобна ленінскай «Іскры» «Вперед» і наступныя большэвіцкія газеты асвяталялі на сваіх староніках і рэвалюцыйны рух на Беларусі.

III з'езд РСДРП прызнаў газету «Вперед» цэнтральным органам партыі, перайменаваўшы яе ў «Пролетарій», які выходит з 14 мая па 18 лістапада 1905 г. пад рэдакцыяй Леніна. Усяго вышла 26 нумароў «Пролетарія». Поўныя камплекты гэтых двух большэвіцкіх газет захоўваюцца ў фондах нашай бібліятэкі.

Пасля маніфеста 17 кастрычніка 1905 г. большэвікі на час змаглі выйсці з падполля. Быў наладжан выпуск першай легальнай большэвіцкай газеты «Новая жизнь», якая праіснавала да 16 снежня 1905 г. З 28 вышлых нумароў у бібліятэцы ёсьць 7, у тым ліку і першы.

У нас захоўваюцца таксама камплекты «Правды» за 1912 і 1914 гады.

З 1922 г. Дзяржаўная бібліятэка БССР імя В. І. Леніна атрымлівае абавязковыя экземпляры ўсёй выходзячай літаратуры на розных мовах пародаў СССР. Таму яна мае ў асноўным усе выданні класікаў марксізма-ленінізма, якія выходзілі пасля Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Г. САФ'ЯН,
вучоны сакратар Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя В. І. Леніна.